

Купить в Беларуси: <http://belveter.by>

Купить в России: <http://mlbv.by>

Г. І. Махначова

СШЫТАК

для правядзення стымулюючых заняткаў па БЕЛАРУСКАЙ МОВЕ


Школа .

клас .

Вучня(ніцы)

*Практыкум для вучняў устаноў
агульнай сярэдняй адукацыі*

М а з ы р
«Белы Вецер»
2 0 1 4



Купить в Беларуси: <http://belveter.by>

Купить в России: <http://mlbv.by>

Купить в Беларуси: <http://belveter.by>

Купить в России: <http://mlbv.by>

УДК 811.161.3(075.3=161.1)

ББК 81.2Бей-922я2

М36

Р э ц е н з е н т ы :

кандыдат філалагічных навук, дацэнт кафедры беларускага мовазнаўства УА «Мазырскі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт імя І. П. Шамякіна» **Л. В. Жураўская**;
выдатнік асветы Рэспублікі Беларусь, настаўнік-метадыст вышэйшай катэгорыі, намеснік дырэктара па вучэбнай рабоце СШ № 13 г. Мазыра **А. А. Самонава**

Махначова, Г. І.

М36 Сшытак для правядзення стымулюючых заняткаў па беларускай мове. 3 клас : практыкум для вучняў устаноў агульнай сярэдняй адукацыі / Г. І. Махначова. — Мазыр : Белы Вецер, 2014. — 92, [4] с.

ISBN 978-985-542-716-3.

Прапанаваны збор дыдактычных матэрыялаў складзены з улікам маўленчых здольнасцей вучняў 3 класа. У дапаможніку выкарыстоўваюцца словы, сказы, вершаваныя радкі з літаратурных тэкстаў і твораў народнай творчасці; шмат загадак, рэбусаў, галаваломак, графічных гульняў, знаёмства з якімі будзе садзейнічаць развіццю вучняў. Падбор нестандартных пытанняў і заданняў дазваляе расшырыць праграмныя веды вучняў, прыцягнуць увагу дзяцей да вывучэння беларускай мовы.

Прызначаны для вучняў пачатковых класаў, настаўнікаў, бацькоў.

УДК 811.161.3(075.3=161.1)

ББК 81.2Бей-922я2

ISBN 978-985-542-716-3

© Махначова Г. І., 2014

© Афармленне. ТАА ВД «Белы Вецер», 2014

Купить в Беларуси: <http://belveter.by>

Купить в России: <http://mlbv.by>

Дарагі дружа!

У гэтым незвычайным сшытку змешчана шмат загадак, рэбусаў і галаваломак. Працуючы на кожным занятку, ты зробіш цікавае падарожжа па Краіне роднай мовы.

З дапамогай размешчанага матэрыялу правер свае здольнасці — знаходлівасць, кемлівасць, увагу, назіральнасць, памяць.

Сшытак можа быць сябрам як на ўроку, так і ў вольны час. Ты зможаш пашырыць свае веды і палюбіць родную мову.

Жадаю табе поспехаў у разуменні таго цудоўнага і таёмнага, што хаваецца за словамі БЕЛАРУСКАЯ МОВА!



Каб табе было цікава падарожнічаць па Краіне роднай мовы, пазнаёмся з неабходнымі парадамі.

1. Прачытай уважліва заданне. Падумай, ці зможаш выканаць яго адразу.

2. Калі ты сумняваешся ў правільнасці свайго рашэння, то работу выконвай простым алоўкам.

Калі ты перакананы, што ўсе заданні выканаеш правільна, працуй з дапамогай ручкі.

3. Заданні выконвай паслядоўна.

4. Не спяшайся за дапамогай! Спрабуй ўсе заданні выканаць самастойна.



Гуляй і вучыся. Пospехаў табе!

Для настаўніка

Стымулюючыя заняткі ў агульнаадукацыйнай школе накіраваны на забеспячэнне індывідуалізацыі і развіцця асобы дзіцяці.

Настаўнікаў пачатковых класаў хвалюе праблема выпрацоўкі ў вучняў стабільных арфаграфічных уменняў і навыкаў. Дзеці малодшага школьнага ўзросту з цяжкасцю суадносяць тэарэтычны матэрыял з яго практычным прымяненнем. Практыкаванні, змешчаныя ў падручніках, не заўсёды зацікаўліваюць дзяцей і не заўсёды выклікаюць у вучняў жаданне працаваць з імі. Выконваючы адна тыпныя заданні, вучні хутка стамляюцца. У іх знікае цікавасць да ўрока і прадмета.

Павышэнню інтарэсу да вывучэння беларускай мовы ў пачатковай школе, а значыць, і поспехам у занятках можа садзейнічаць унясенне элемента займальнасці ў навучанні.

Правядзенне стымулюючых заняткаў мае вялікае выхаваўчае і навучальнае значэнне. Асноўнай мэтай такіх заняткаў з'яўляецца прадастаўленне школьнікам дадатковых магчымасцей у вывучэнні прадмета. Падбор нестандартных пытанняў і заданняў дазваляе расшыраць праграмныя веды вучняў, дае ўнікальную магчымасць для таго, каб прыцягнуць увагу дзяцей да вывучаемага прадмета, выклікаць імкненне атрымаць веды. Прыказкі, прымаўкі, крыжаванкі, рэбусы, загадкі, жарты, графічныя гульні і гэтак далей, дапоўненыя разнастайнымі граматычнымі заданнямі, ствараюць вялікія магчымасці для правядзення разнастайнай работы на стымулюючых занятках. Яны даюць магчымасць штодзённае зрабіць цікавым і незвычайным, развіваюць пазнавальныя і творчыя здольнасці вучняў, дазваляюць больш дакладна раскрыць сутнасць вывучаемага прадмета.

Прапанаваны матэрыял садзейнічае павышэнню цікавасці да навучання і вывучаемага прадмета, дазваляе вырашаць спецыяльныя моўныя і агульнадыдактычныя задачы.

Змест

<i>Зварот да вучня</i>	3
<i>Зварот да настаўніка</i>	4
Занятак 1	5
Занятак 2	6
Занятак 3	9
Занятак 4	11
Занятак 5	13
Занятак 6	15
Занятак 7	18
Занятак 8	20
Занятак 9	22
Занятак 10	24
Занятак 11	26
Занятак 12	28
Занятак 13	30
Занятак 14	33
Занятак 15	35
Занятак 16	38
Занятак 17	41
Занятак 18	44
Занятак 19	46
Занятак 20	49
Занятак 21	52
Занятак 22	54
Занятак 23	56
Занятак 24	59
Занятак 25	61
Занятак 26	63
Занятак 27	65
Занятак 28	67
Занятак 29	70
Занятак 30	72
Занятак 31	74
Занятак 32	76
Занятак 33	79
Занятак 34	82
Адказы	85
<i>Літаратура</i>	94

Купить в Беларуси: <http://belveter.by>

Купить в России: <http://mlbv.by>

Вучэбнае выданне

Махначова Галіна Іванаўна

**СШЫТАК ДЛЯ ПРАВЯДЗЕННЯ СТЫМУЛЮЮЧЫХ ЗАНЯТКАЎ
ПА БЕЛАРУСКАЙ МОВЕ**

3 клас

Практыкум для вучняў устаноў агульнай сярэдняй адукацыі

Галоўны рэдактар *С. Я. Шумак*
Вядучы рэдактар *В. М. Дубадзел*
Мастак *А. А. Ларушкіна*
Мастак вокладкі *К. І. Фурс*
Камп'ютарная вёрстка *В. М. Дубадзел*

Падпісана да друку з арыгінал-макета 11.02.2014. Фармат 60x84/16. Папера афсетная. Друк лічбавы.
Ум.-друк. арк. 5,58. Ул.-выд. арк. 3,34. Тыраж 2513 экз. Заказ 226/5427163-1.

Выдавец і паліграфічнае выкананне:

Пасведчанне аб дзяржаўнай гігіенічнай рэгістрацыі № 08-33-3.68371 ад 03.03.2010.
Таварыства з абмежаванай адказнасцю «Выдавецкі Дом «Белы Вецер». Пасведчанне аб дзяржаўнай рэгістрацыі
выдаўца, вытворцы, распаўсюджвальніка друкаваных выданняў № 1/35 ад 16.09.2013. 247760, г. Мазыр,
вул. Савецкая, 198/4. Тэл./факс (0236) 32-51-03, 32-51-22. Філіял: 220007, г. Мінск, вул. Валадзько, 30, оф. 417.
Тэл. (017) 224-66-89, 298-50-26, 298-50-27. book.belveter.by. E-mail: book@belveter.by

Купить в Беларуси: <http://belveter.by>

Купить в России: <http://mlbv.by>